



Important Bird Area: Vieluta



© С. Левый

Code: BY043

Central coordinates: 52° 30' N 26° 41' E

Location: Brestskaya voblast: Gantsevichi region, Lunyanets region

Area: 51850 ha

IBA Criteria: A1

National conservation status: частка тэрыторыі ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння «Борскі»

International conservation status: ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2005 годзе

Site description:

ТВП Велута знаходзіца ў паўночна-усходняй частцы Брэсцкай вобласці ў Лунінецкім і Ганцавіцкім раёнах. Уяўляе сабой леса-балотны масіў у Прыпяцкім Палессі паміж рэкамі Лань і Цна.

Пераважае плоскі рэльеф, асноўныя вышыні знаходзяцца ў межах 145-150 метраў, аднак тут ёсць асобныя пяшчаныя элавыя груды.

Тэрыторыя ТВП з'яўляецца зонай падвышанага ўвільгатнення за кошт блізкага залягання грунтовых вод і мае выключна вялікае значэнне ў сілкаванні балот і рэк, падтрымання пагодна-кліматых характарыстак рэгіёна. Але амаль уся плошча значна дрэнуецца меліярацыйнымі каналамі, найбольшыя з іх Пляса, Крынічная, Стрыжэўскі, Заазёрскае. Стрыжэўскі канал і р. Цна напаўняюць вадасховішча Велута. Вадасховішча было створана ў 1976 г. для рыбагадоўлі, увільгатнення і арашэння. Плошча 7,6 км². На вадасховішчы адзначаны шэраг вадаплаўных і каляводных відаў птушак.

У асноўным пераважаюць сасновыя і бярозавыя лясы, сустракаюцца дубравы і чорнаальшаннікі. Адметнай рысай тэрыторыі з'яўляюцца тое, што лес расце астраўкамі сярод балот. Шмат дзе такія астраўкі леса цяжкадаступныя для чалавека. Балота вельмі разнастайныя. Ёсць балоты пераходнага тыпу з саснякамікустарнічкава-зеленамошнымі. На верхавых балотах растуць сфагnavыя хвойнікі. Пераважаюць нізінныя балоты.

У склад ТВП уваходзіць заказнік "Борскі". Ён створаны ў 1979 г. Знаходзіцца ў басейне р. Лань у межах Ганцавіцкага і Лунінецкага раёнаў. Агульная плошча 2805 гектар. Створаны для захавання верхавых і пераходных балот і рацыянальнага выкарыстання клюквы.

Тэрыторыя выкарыстоўваецца ў асноўным для лясной гаспадаркі. Кожны год актыўна вядзецца нарыхтоўка журавін на верхавых балотах.

Habitats:

балоты (у тым лікам пад лесам) – 34% (верхавыя – 8,8%, пераходныя – 3,5%, нізінныя – 21,7%), лясы (без уліка балотных) – 63,5%, вадасховішчы – 1,5%, іншыя землі – 1%.

Birds:

ТВП Велута мае міжнароднае значэнне для захавання месц гнездавання глабальна пагражаемага віда вялікага арляца *Aquilaclanga*. Акрамя таго тут адзначаны на гнездаванні яшчэ некалькі рэдкіх драпежных птушак.

Дакладны склад арнітафаўны рэгіёна не вядомы, патрэбны дадатковыя

даследванні.

Other animal groups:

не вядома.

Populations of IBA trigger species:

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends	IBA criteria
Black-throated diver <i>Gavia arctica</i>	P	+	2009	Poor		
White-tailed eagle <i>Haliaeetus albicilla</i>	B	+	2005-2010	Poor		
Short-toed eagle <i>Circaetus gallicus</i>	B	+	2005-2010	Poor		
Lesser spotted eagle <i>Aquila pomarina</i>	B	+	2005-2010			
Spotted eagle <i>Aquila clanga</i>	B	2-4 breeding pairs	2005-2010	Good	↔	A1

Other biodiversity:

Расліны: журавіны дробнаплодныя *Oxycoccus microcarpus*, вярба чарнічная *S alix myrtilloides*.

Threats:

- Парушаны гідралагічны рэжым тэрыторыі.
- На асушаных тэрыторыях узнікаюць амаль штогод пажары.

Recommendations for the conservation:

- Патрэбна стварэнне ААПТ і плана кіравання ёй.
- Нармалізаваць гідралагічны рэжым тэрыторыі для прадухілення пажараў.
- Правесці дадатковыя даследванні біязнастайнасці тэрыторыі.

References:

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч., Левы С.В.

Блакiтная кнiга Беларусi: Энцикл./Беларус. Энцикл.; Рэдкал.: Б 28 Н.А. Дзiсько i iнш.- Мн.: БелЭн, 1994.- 415 с.: iл.

Authors : Левы С.В.

** Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org*